

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**REPUBLIKA BĚLORUSKO  
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA**

1. Прозвішча/ Příjmení <b>TUMA</b>		4. Пол/ Pohlaví <input checked="" type="checkbox"/> мужчынскі/ muž <input type="checkbox"/> жаночы/ žena	
2. Імя/ Jméno <b>David</b>			
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna			
5. Дата нараджэння/ Datum narození 0 1 0 1 1 9 7 2 den měsíc rok		6. Месяца нараджэння/ Místo narození краіна/ země <b>ČR</b> горад/ město <b>Praha</b> вобласць(раён)/ okres	
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost <b>ČR</b> Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství			
8. Тып пашпарта/ Druh pasu <input checked="" type="checkbox"/> звычайны/ cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/ služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ jiný doklad:		9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu <b>12345678</b> 10. Кім выдадзены/ Vydán kým <b>MU Praha-4</b> 11. Дзе выдадзены/ Místo vydání <b>Praha-4</b>	
		12. Дата выдачы/ Datum vydání 0 1 0 1 2 0 0 8 den měsíc rok 13. Тэрмін дзеяння/ Platnost do 0 1 0 1 2 0 1 8 den měsíc rok	
14. Адрас сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu краіна/ země <b>ČR</b> вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) <b>Praha</b> вуліца/ ulice <b>Jungmanova</b> нумар дома/ číslo domu <b>2345/9</b> нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo <b>776123456</b> e-mail <b>dtuma@seznam.cz</b>			
15. Месца працы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání прадпрыемства/ podnik <b>Bohemia s.r.o.</b> пасада/ vykonávaná funkce <b>manažer</b> краіна/ země <b>ČR</b> вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) <b>Praha</b> вуліца/ ulice <b>Poupětova</b> нумар дома/ číslo domu <b>456/7</b> нумар тэлефона/ telefonní číslo <b>256685321</b>			
16. Тып візы/ Druh víza <input checked="" type="checkbox"/> індывідуальная/ individuální <input type="checkbox"/> групавая/ skupinové		17. Катэгорыя візы/ Kategorie víza <input type="checkbox"/> транзітная/ tranzitní <input checked="" type="checkbox"/> кароткачасовая/ krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ dlouhodobé	
		18. Колькасць уездзяў/ Počet vstupů <input checked="" type="checkbox"/> аднаразовая/ jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/ dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/ multivstupní	
19. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza з/ od 0 1 0 8 2 0 1 1 2 0 0 8 2 0 1 1 1 2 den měsíc rok den měsíc rok сутак/ dnů			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná <b>BelTrade s.r.o.</b>			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby вобласць/ okres горад/ město <b>Minsk</b> вуліца/ ulice <b>Pritzskogo</b> нумар дома/ číslo domu <b>60/2</b> нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo <b>+375172513649</b> нумар факса/ faxové číslo <b>+375172513640</b> e-mail <b>beltrade@tut.by</b>			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku вобласць/ okres горад/ město <b>Minsk</b> вуліца/ ulice нумар дома/ číslo domu нумар квартэры/ číslo bytu гасцініца/ hotel <b>Orbita</b>			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візиту/ Účel návštěvy (podrobně)			
jednání o spolupráci			

Фотаздымак/ Foto

**Службовыя адзнакі/  
Služební záznamy**

Дата звароту:

**Падставы:**

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- страхоўка
- інтэрв'ю

**Рашэнне по звароту:**

- ад
- станоўчае
- адмоўнае

**Тып візы:**

- В
- С
- D

**Кратнасць візы:**

- 1
- 2
- шм

**Мэта візиту:**

- транзіт
- дзелавыя стасункі
- удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах
- прэса
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- з правам працы па найму
- турызм
- на вучобу
- прыватная
- наведванне месцаў пахавання
- на сталае жыхарства
- службовая
- дыпламатычная

**Віза:**

№

**Сапраўдная:**

з

па

